

ПА-БОЛЬШЕВЦІКУ РИХТАВАЦА ДА ВЕСНОВОЙ СЯБЫ

ВІТАЕМ НОВУЮ СІСТЭМУ ФІНАНСАВАННЯ МТС

Новы парадокс фінансавання машына-трактарных станцый, які ўстаўле-ны пастававай СНК ССРСР, ускладае вялікую адказнасць на нас — дырэктараў МТС, на ўсіх работнікаў зямельных органаў.

Улічыўшы ўсё гэта, работнікі нашай МТС наменці пад канкрэтных мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да пераходу на новую сістэму фінансавання.

Па-першае, мы звярнулі асаблівую ўвагу на спяганне натуралітаты і грошай за работу МТС з калгасамі. У кожнай сельскай савет і калгас пасланы зямельныя работнікі. У гэтай справе мы ўжо маем добрыя вынікі. У бліжэйшы час уся дэбюторская запавязнасць будзе поўнасьцю сплачана.

Зараз МТС прыступілі да складання капітальскага. Мы ўлічваем ўсе неабходныя расходы і мяркуючы прыбыткі, каб нічога не было ўпущана. Мы добра разумеем, што ад складзенага капітальскага залежыць правільны зварот сродкаў і работа ўсёй МТС на працяг года.

З урочкаў мінулага года мы ведаем, што ўсякія неурэшаныя адносіны да складання капітальскага прыводзяць да дрэнных вынікаў. Напрыклад, на капітальскаму 1937 года не быў праду-гледжан ваваль. А ў МТС без каляна-лія не гэта абійска. Прышлося апаляць ваваль за рахунак рамонту, што ўдаражыла кошт рамонту машыны. Такое становішча не толькі ў нашай МТС, але і ў рэальна ішых.

Наша МТС да 1 лютага выканала план рамонту трактараў, які ўстаў-

лен Наркамземам БССР. Апрача плана на 10 лютага было выпушчана з бегучага рамонту 3 трактары, астатнія 8 трактараў рабочыя майстэрні абавязаліся адрамантаваць не пазней 20 лютага. К гэтай-ж тэрміну мы адрамантуем усе сельскагаспадарчыя машыны.

Да вясны мы поўнасьцю заготовілі гаручае. На сяўбі вывезлі 30 тон Зараз падрыхтоўваем 7 цыстэрні і да канца месяца завязем гаручае ў брыгады.

Правілі вялікую работу па перабудове трактарных брыгад. Да кожнай прымавалі не больш 3 машыны, што даць магчымасць лепш арганізаваць тэхнічнае абслугоўванне трактараў і наладзіць угод работы трактарыстаў.

Пры абмеркаванні пастававай СНК ССРСР трактарныя брыгады ўзялі на сябе абавязанства — даць на кожны трактар у сярэднім 600 — 700 гектараў, аэканоміць гаручае, забяспечыць высокі ўраджай сацыялістычных палёў.

У павышэнні ўраджайнасці вялікім стымулам на лезазагатоўках паставава ўрада, згодна якой устаўляюцца некалькі відаў заахвочванняў за добрую работу МТС.

Усе работнікі МТС гатовы змагацца за выкананне важнейшай пастававай ўрада, якая з'яўляецца магчымым ватаром у паліпшэнні работы машына-трактарных станцый.

Дзямін Вікенцьевіч ЕЛЕНСКИ, дырэктар Сельскай МТС, Віцебскага раёна.



Экспанат Усеукраінскай мастацкай выстаўкі — скульптура «На граніцы». (Работа скульптара-лацента Украінскага мастацкага інстытута М. І. Гольмана).

НА ЛЕСАЗАГАТОВКАХ УРОКИ ПЕРШЫХ ДЗЕН

Прайшло 10 дзён стаханавскага месячніка на лезазагатоўках і вывазцы. Даныя аб рабоце леспрамгасаў і механізаваных пунктаў за першую п'ятніцку (з 5 па 10 лютага) гарочы аб тым, што на месцах не падрыхтаваліся як належыць да месячніка. Асабліва ярка пацярпеў гэта работа механіза-

рэдняй п'ятніцкі. Квартальны план выканан на 10 лютага на 59 проц. Але затое такія буйнейшыя леспрамгасы, як Крупскі, Асіпавіцкі, Лагойскі, Пётрыкаўскі, Мазырскі і інш., знізілі вы-

Амаль усе аўтабазы і трактарныя пункты ў дні стаханавскага месячніка зменшылі вывазку драўніны ў параўнанні з першай п'ятніцкай лютага. Напрыклад, Рэчыцкі мехлуніт знізіў вывазку ў першай п'ятніцкай месячніка на 400 кубаметраў. У Баўруцкім мехлуніце з 18 аўтамашынаў працуе 7. Сем машынаў прасталі пачы дзень з-за адсутнасці гаручага. На Ухваліцкім мехлуніце нагуража на аўтамашыну зусім мізэрная (4,3 кубаметра). У Касцюковіцкім леспрамгасе сістэматычна прастаіваюць 12 аўтамашынаў, — патрэбнае трактар для расчысткі дарогі. Раёнае кіраўніцтва не ахварае леспрамгасу ў гэтай справе сапраўднасці.

Дрэнная работа мехлуніцкіх вельмі адбываецца на выкананні кварталнага плана. За першыя дзень месячніка на ўсю трасу Лясель вывезена на 12 тысяч кубаметраў менш у параўнанні з паліпшэння п'ятніцкай. План выканан менш чым на 50 процантаў. Няма ніякага зруку і на загатоўках.

Толькі адзінаццаць леспрамгасаў далі прырост. Напрыклад, 37500 кубаметраў вывез за 5 дзён 3,700 кубаметраў лесу супроць 400 кубаметраў у п'я-

У дні стаханавскага месячніка па Крупскаму леспрамгасу значна зменшылі вывад лесарубоў і вочыкаў. Культурна-бытавым становішчам рабочых у лесе ніхто не цікавіцца. Рабочы нават валды ў лесе не падвозыць. Ім прыходзіцца па 5—6 кілометраў штодзённа хадзіць дамоў пехатою. Выключна дрэнна арганізавана праца лесарубоў. Каб навастрць пілу, треба ісці шукаць пілачочку за некалькі кілометраў. Пілы, ськеры палаюцца, у большасці, старыя, ломаныя.

У лесе не разгортну стаханавскае рух. Вопыт перадавоў, тысячнікаў лесарубоў не папулярна. Работнікі леспрамгасаў яшчэ не ўсвядомілі таго, што развіццё масавага стаханавскага руху патрабуе ў першую чаргу старанна ўмоў работы для кожнага лесаруба, вочыка, трактарыста.

Сацыялістычнае спаборніцтва між леспрамгасамі, мехлуніцкім на хутчэйшае выкананне кварталнага плана не арганізавана.

Работа першай п'ятніцкі стаханавскага месячніка павінна паслужыць урокам для ўсіх работнікаў леспрамгасаў, для кіраўнікоў партыйных і саюзных арганізацый адпаведных раёнаў. План лезавываўкі ў стаханавскім месячніку павінен быць парываным.

УВАГА ТЭХНІЦЫ БЕЗАПАСНАСЦІ

На Акіпавіцкім механізаваным пункце ў Асіпавіцкім раёне не клопаюцца аб ахова працы работнікаў. Наадварот, тут стала сістэмай парушаць правілы тэхнічнай безапаснасці. Работчы гурыць дзе голымі рукамі, бо няма рукавіц. Таксама няма канатаў, што ускладняе працу работнікаў.

Валку лесу треба рабіць такім чынам, каб адбывалася паміж брыгадамі лесарубоў была не менш 60 метраў. На Акіпавіцкім механізаваным пункце гэтага абавязковага правіла не прытрымліваюцца. І таму зусім не дзіўна, што тут былі выпадкі, калі ў час валкі забіліся коні ўласнага абыя.

Пры мехлуніцкіх вельмі парываваная

электрастанцыя, але скарыстоўваецца яна дрэнна. Рабочым прыходзіцца працаваць і гурыць лес вечарам, у понае.

У лесе ніколі не бывае не толькі кіпчавы, але і звычайнай вадкі. Лесарубы кідаюць прапу і ідуць па кілометр напіцца. Ніхто не клопаюцца аб стварэнні добрых жылывых умоў. У іхтэрнае нічыста. Чырвоны куток адушчы раскрыты, і рабочым няма дзе адпачыць, культурна правесці свой вольны ад працы час.

Назальнік пункта т. Карасік і старшыня рабочаго т. Красоў ведаюць пра ўсё гэта, але нічога не робяць.

М. Л. МАЛІНОВСКИ.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ ВЫПРАЎЛЯЕМ ДАПУШЧАНЫЯ ПАМЫЛКІ

Рашэнне студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) «Аб памылках партарганізацый пры выключэнні камуністаў з партыі, аб фармальна-бюракратычных адносінах да апеляцый выключэння з ВКП(б) і аб мерах па ўстраненню гэтых недахопаў» поўнасьцю мае дачыненне да нашай Заслаўскай пагранічнай партарганізацыі. У раёне мелі месца факты няправільнага выключэння з партыі чэсных камуністаў, ападытнага, бюракратычнага падыходу да разгляду апеляцый выключэння.

Так, напрыклад, Апусіцкая партыйная партарганізацыя (парторг тав. Ліхчанка) складалася з трох членаў і двух кандыдатаў партыі. На сходзе 18 студзеня 1937 г. камуністы абмярковалі партыйнасць двух таварышаў. Старшыню калгаса «Герой працы», члена партыі тав. Парфененка і радавога калгасніка, кандыдата партыі тав. Ліпуніна абвінавачвалі ў сувязях з ворагамі, і развалі калгаса. Замест дэталінай праверкі «кампраметуючых матэрыялаў», партарганізацыя, прытрымляючыся паказанай пільнасцю, выключыла тав. Парфененку і Ліпуніна з партыі. Раёнкам партыі ўстаўлена, што абвінавачванні беспастаўныя, і таварышы адноўлены ў радах партыі.

На члена партыі начальніка чыгуначнай станцыі Радашковіч тав. Башмакова паступае пакальніцкая заява аб яго сувязях з ворагамі. На аснове гэтых матэрыялаў чыгуначная партыйная партарганізацыя выключыла тав. Башмакова з партыі. Самастроўшчыні, каб казырнуць рэвалюцыйнай пільнасцю, прад'яўляюць яго жонцы — камуністкі тав. Башмакова абвінавачанне ў сувязі з сваім мужам. Яе таксама выключылі з радаў партыі. Першы раз райком прапаштаваў рашэнне партыйнай партарганізацыі. І толькі пасля рашэння студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) матэрыял быў грунтоўна праверан і ўстаўлена іх поўная невіноватасць. Тав. Башмакова вярта адноўлены ў партыі.

Старшыню Шарпунскага сельсавета камуніста тав. Астроўскага партыйная партарганізацыя абвінавачвала ў сувязях з ворагамі. Такія пачыны кампраметуючы матэрыялы прад'яўлены былі тав. Астроўскаму на падставе адной заявы. Яе паліцый непаробкавы нават праверыць, а для самастроўшчыні выключылі яго з партыі. Пасля праверкі ўстаўлена, што абвінавачванне ў аўляцця надумана і тав. Астроўскі поўнасьцю рааблітаван, адноўлен у партыі.

У прынятай пастававе сход патраваў ад райкома партыі неадкладна разгледзець усё справы выправіць выключэння з партыі. Райкомам рэглажыла 28 апеляцый. 12 таварыш адноўлены ў радах партыі. Не разгледзаны толькі 4 апеляцыі. Кожную іх мы ўсебакова праверым, глыбока вывучым, каб вынісіць правільнае большавіцкае рашэнне.

Гістарычнае рашэнне студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) узбройвае кожнага большавіка на яшчэ большую рэвалюцыйную пільнасць, каб да кан выкрыць замакаваўшыся ворагаў. Навасотчы сарушчавыя ўдары па сарудных ворагах, выпраўляючы з шпёцкай прамадой дапушчаныя памылкі, мы вярнем у свае рады няправільна выключэння з партыі, дапаможым ім уключыцца ў агульную барацьбу камунізма.

Д. А. КАРАТНЕВІЧ, сакратар Заслаўскага раёна партыі.

У жніўні 1937 г. члену партыі тав. Сіліва партыйная партарганізацыя РЕ выказала палітычнае недавер'е. І сходае камуніста т. Шулякоўскага вступіла з пакальніцкім сьвярдзжанне што яна калісь бачыла памочніка, я падобны на тав. Сіліва. Яна даказала членам і кандыдатам партыі, што ўсе рысы твару тав. Сіліва перамаца на сходзіцца з вядомым ёй пачынам. Гэтую наўзнаму выступленне павяршылі, і тав. Сіліва выключылі партыі і знялі з работы.

Некалькі месяцаў тав. Сіліва даваў сваю невіноватасць. Аднак яму верылі. Толькі ў апошні час, пас Пленума ЦК ВКП(б), выяўлена пачыніцтва на часнага камуніста і ён апаулен у партыі.

Гэтымі днямі адбыўся раённы партыйны сход, які абмярковаў гісторыю нае рашэнне студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б). Камуністы ў выступленні рэзка крытыкавалі райком партыі дапушчаныя грубыя памылкі пры вярненні з партыі асобных камуністаў. Таварышы адзначалі, што ў партарганізацыі існавалі абсурдныя адносіны да апеляцый выключэння. У райкоме фармальна, бюракратычна падыходзі да праверкі кампраметуючых матэрыялаў, якія паступалі на асобных камуністаў. Тамім чынам, дзесяці чэсных членаў і кандыдатаў з'явіліся адра самастроўшчыкаў, пакальніцка і камуністаў-кар'ерэстаў.

У прынятай пастававе сход патраваў ад райкома партыі неадкладна разгледзець усё справы выправіць выключэння з партыі. Райкомам рэглажыла 28 апеляцый. 12 таварыш адноўлены ў радах партыі. Не разгледзаны толькі 4 апеляцыі. Кожную іх мы ўсебакова праверым, глыбока вывучым, каб вынісіць правільнае большавіцкае рашэнне.

Гістарычнае рашэнне студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) узбройвае кожнага большавіка на яшчэ большую рэвалюцыйную пільнасць, каб да кан выкрыць замакаваўшыся ворагаў. Навасотчы сарушчавыя ўдары па сарудных ворагах, выпраўляючы з шпёцкай прамадой дапушчаныя памылкі, мы вярнем у свае рады няправільна выключэння з партыі, дапаможым ім уключыцца ў агульную барацьбу камунізма.

Д. А. КАРАТНЕВІЧ, сакратар Заслаўскага раёна партыі.

МАСАВЫЯ КУРСЫ АГІТАТАРАЎ

Па ўказанню ЦК КП(б)В у гарадах і раёнах БССР праводзіцца масавыя 10-дзёныя курсы агітатараў. Слухачы курсаў — гэта ў асноўнай сваёй масе таварышы, якія ўпершыню ўключыліся ў агітатарскую работу ў перыяд падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Савет ССРСР. У праграме заняткаў—вывучэнне пастававай студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б), Канстытуцыя БССР, лекцыі па пытаннях міжнароднай палітыкі, аб каварыя-

металды работы замежных разведкі т. д. У Гомелі і Баўруцкім курсы курсаў — гэта ў асноўнай сваёй масе таварышы, якія ўпершыню ўключыліся ў агітатарскую работу ў перыяд падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Савет ССРСР. У праграме заняткаў—вывучэнне пастававай студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б), Канстытуцыя БССР, лекцыі па пытаннях міжнароднай палітыкі, аб каварыя-

ВЫРАС БЕСПАРТЫЙНЫ АКТЫЎ

КАМАРЫН. Пасля сканчэння выбараў райком партыі вылучыў лепшых беспартыйных актывістаў на аднавоўкі кіруючую работу. Дзяржа калгасна імя Кірава, лепшая стаханавіца т. Навозіна Ольга, якая ў час выбараў кампаніі была актывісткам агітатараў, выбрана старшынёй В.Жарэўскага сельсавета. Звонявая стаханавіца калгаса «Новая праца» тав. Паўчэнка Марыя, якая была членам участко-

вай выбарчай камісіі, вылучана сельгаспрадпунктам ДСК у Раёнаўскім сельсавете. Актывіст выбарчай кампаніі тав. Малочка Я. Д. вылучан заахвочанна свая работу. Ім было ахвочана 20 агітатараў. Таксама закончыліся пятыя на курсах у Пётрыкаві і ў рэальнай школе ў Пётрыкаві. На працягу лютага-сакавіка на курсах буд падрыхтавана 4.270 агітатараў.

У ЗЯНЕ ФЯДОРЫ ЛАПКОЎСКАЙ

Фядора Лапкоўская ўжо трэці год працуе звеняючай па ільну ў калгасе імя Ільча, Акіпавіцкага сельсавета, Палачка раёна. Усе годы яна дабываецца высокіх ураджаў. У мінулым годзе звяно Фядоры сабрала са свайго ўчастка падвойны ўраджай ільну.

Думкі аб заваяванні высокага ўраджаю, — успамінае звеняючая тав. Лапкоўская, — узніклі з пачатку восені пазавалатнага года. Я падарала сабе ўчастак пад ваваль глыбіняй у 17 см.

Вясной у лагчынах і ірвах яшчэ ляжаў снег, а Фядора ўжо распачала сваю работу на ўчастку. Пасеяла лён перад і маем на добра ўгноенні і апрацаванай глебе. Рос ён роўным высокім. У хуткім часе пасля першай падкормкі аміячнай селітрай, пачалі прапону. У трэці раз правалолі, калі лён падыходзіў пад цвет. Да перыяду спеласці лён дасягаў 1 метра 10 см. вышынёй.

На 70-ты дзень пасля пасеву лён выдарабілі. Быў канец ліпеня. Да восені асталася многа часу. У Фядоры з'явілася думка: «а што калі лён пасеяць у другі раз». Гэтымі думкамі яна абмянялася з калгасніцамі і праўдлівым калгасе. Усе згадзіліся з Фядорай.

Не марудзячы, на трэці дзень пасля ўборкі ільну, ўчастак узаралі трактарам, падмацаваўшы глебу мінеральным угнаеннем. Лён пасеялі ў другі раз. Ён хутка ўзвышоў і хутка стаў

расці. Два разы яго правалолі і зрабілі адну падкормку. На 65 дзень пасля сяўбы галоўкі ільну парывалі. Выдарабілі яго. Да замарозкаў ён добра вылежаўся на спелішчы.

Вынік такі: першы пасев даў ураджай валакна 9,2 цэнтнера, а другі — 7 цэнтнераў з гектара.

У гэтым годзе звяно Фядоры Лапкоўскай з вялікім ўдзямам рыхтуецца да вясны. Звяно ўзяло абавязанства дабіцца з гектара 12 цэнтнераў валакна. Участак пад пасеву падараны яшчэ з восені і ўзараны на зялёна.

Зараз праводзіцца вялікая работа па загатоўцы месцовых угнаенняў. Нядаўна звяно арганізавала аб'езд двароў калгаснікаў і з чардакоў сабрала 8 цэнтнераў пшпіннага памёту. Сабрана многа погелу і загатоўлена патрэбная колькасць мінеральных угнаенняў.

Насенне для пасеву ўжо засыпана і ачышчана. Захоўваецца яно ў сухім і добрым спірне.

Разам з падрыхтоўкай да сяўбы ў звяно разгортну аграагніцкая вучоба. Па вечах на аграагніцкім гуртку калгасніцы вывучаюць правілы сяўбы, догляд і апрацоўкі ільну.

Калгасніцы звяна Фядоры Лапкоўскай апаборнічаюць паміж сабой за два ўраджай ільну з аднаго гектара, за высокі нумар валакна.

Ал. ЖЫХАРАУ.

Аднаасобнікі ўступаюць у калгасы

Калгас «Ленінскі шлях», Асташанскага сельсавета, Даманавіцкага раёна, меў у мінулым годзе высокі ўраджай. На працядзень калгаснікі атрымалі па 4 кілаграмы збожжа, і руб. грошай, многа бульбы і розных прадуктаў.

Высокі прадавец калгаснікаў выклікаў прыліў у калгас працоўных аднаасобнікаў. З першага лютага ў калгас падлілі заявы 15 гаспадаркаў, з якіх 9 аднаасобнікаў з хутароў. Яны просіць дапамагчы перавесці іх з дзёбы ў цэнтр калгаса. М. І. ШЭНЦ.

Г. БАЯРАЎ

Каланіяльныя патрабаванні фашысцкай Германіі

Германскі фашызм на моманту выхаду Германіі з Лігі нацыяў ставіў адной з абавязковых умоў свайго супрацоўніцтва ў Лізе — вярот ёй страчаных у Імперыялістычную вайну калоній.

Палітыка пагаднення з агрэсарам, якая характарызуе ўвесь сучасны знешнепалітычны курс Англіі, распаліла алетыты агрэсара. Пазеўша лорда Галіфака ў канцы лістапада 1937 года ў Берліне і яго італьянскі гутарка з Гітлерам, у якой апошні прапанаваў свае вядомыя «шпёц пункты» узрыву міру, высуныты ім умовы пагаднення з Англіяй, і спачувальныя адносіны да іх з боку высокага лорда, беспспрэчна, аказалі ўплыў на дэбійную актывізацыю агрэсоўных сіл у Еўропе.

Пры гэтым агрэсары разлічваюць, як і раней, на чарговы прыступ страху ў Англіі і на ўступкі і яе боку. Не выпадкова, што Італія і Германія зарадзя пасля візіту Галіфака ў Берлін пачалі падрыхтоўку да шырокага паходу супроць Лігі нацыяў. Пачалося з таго, што 11 снежня мінулага года Мусаліні дэклараваў выхад Італіі з Лігі нацыяў. 12 снежня Гітлер заявіў, што з выхадам Італіі з Жэневы Германія наўсёды вімае пытанне аб магчымасці яго звароту ў Лігу. Далей ільну спробы ўзраваць Лігу нацыяў і сярэдняе. Сюды адносіцца спроба ўладзейчых на Аўстрыю і Венгрыю з боку Мусаліні — прымусіць іх узяць прыклад з Італіі і пакінуць Лігу нацыяў. Гітлер спецыяльна інструктуе свайго тэмавіважэра палкоўніка Баха перад тым паездкай у Жэневу на 100-ую сесію Савета Лігі нацыяў. Нарэшце, паводзіны Чольчыч і так званых снейтвальных

краін у Жэневе, — усё гэта сведчыць аб узмашніўмайся актывізацыі агрэсараў.

Усе гэтыя факты з'яўляюцца звонямі аднаго лапцуга — п'янамернай падрыхтоўкі развязвання новай сусветнай вайны.

Гэтыя-ж мэты праследуюць і каланіяльныя патрабаванні Італіі і Германіі. У апошні час каланіяльныя прапаганды ў Германіі рэзка ўзмацніліся. Ва ўсіх прамовах кіраўнікоў германскага фашызма з'яўляюцца каланіяльныя патрабаванні. Па ўсёй краіне праводзіцца спецыяльныя сходы, прысвечаныя каланіяльным патрабаванням. У навуцальных установах уводзіцца спецыяльныя курсы лекцый па каланіяльных пытаннях. Газета «Дейтшы фольксцейтунг», якая выходзіць у Парыжы, у адным з сваіх апошніх нумароў паведамляе, што «амаль ва ўсіх кніжных магазінах можна бачыць карты свету, на якіх былі германскія калоніі паказаныя, як частка тэрыторыі Германіі».

Перадача міністэрства замежных спраў фашызму «звышпільнамасту» Рыбентрупу, старанна правадзіць каланіяльных патрабаванняў Германіі, наладзіў сучасны момант гэтым патрабаванням асабліва агрэсоўны характар. Калі раней выступленні кіраўнікоў германскага фашызма з каланіяльнымі патрабаваннямі абмяжоўваліся толькі палемікай з англійскай і французскай прэсай аб абгрунтаванасці «патраб» Германіі ў калоніях, то цяпер тон гэтых выступленняў рэзка змяніўся. Бясспрэчна, гэта знаходзіцца ў прамой залежнасці ад вядомай згоды Германіі і Італіі аб узаемным падтрыманні іх каланіяльных дамаганяў, а таксама

ад палітыкі захаднееўрапейскіх дзяржаў, якія патураюць агрэсарам.

«Дейтшы фольксцейтунг» паведамляе, што нядаўна ў Ляхене выступіў кіраўнік арганізацыі фашысцкай арганізацыі Р. Шалер. Ён заявіў: «Тры гады назад мы не маглі нават гаварыць аб звароце калоній. Цяпер мы гаворым аб гэтым адкрыта. Мы ўзбройваемся і заўважым, што будзем узбройвацца і далей. І калі нам не аддадуць намы калоніі добраахвотна, мы пашлем туды нашы войскі. Халя калоніі для нас і не маюць асаблівай вартасці, мы ўсё-ж ад іх не адмовімся».

Фашысцкі агітатар у парыве ваяўнічага экстазу выаблагаў больш, чым яму належала па інструкцыі міністэрства прапаганды.

У якасці галоўнага аргумента, абгрунтавальнага патрабавання звароту Германіі не былых калоній, кіраўнікі фашызма выступаюць «перанаселенасць» Германіі і яе «белнасць» у сярэвіні і харчах. Пры гэтым у афіцыйных прамовах заўсёды падкрэслівалася сярэвінны і харчовыя багачы былых германскіх калоній. Але гэта робіцца пераважна ў мэтах унутранай палітыкі.

Цінізм германскага фашызма не ведае межаў. Давёўшы германскі народ да сапраўднага голаду, фашызм скарыстоўвае цяпер цяжкое становішча працоўных мас у мэтах прапаганды звароту калоній, у зыхад падрыхтоўкі новай вайны. Так, восенню 1937 года Гітлер на «сваё» ўраджане ў Бюкебергу заявіў, што «Германія не можа пракарпіць германскі народ на сваёй зямлі, а таму ёй неабходны калоніі».

Спекуляцыя на дзікім становішчы

працоўных мас Германіі стала ўлюбёным прыёмам верхавадоў фашызма. У гэтым-жа духу пішуць і інструкцыйны міністэрства прапаганды для фашысцкіх прапагандыстаў.

Допад аб «перанаселенасці» Германіі не вытрымлівае ніякай крытыкі. Да імперыялістычнай вайны 1914—18 гг. Германія, як каланіяльная імперыя, існавала каля 30 год. І за гэты час яна змагла пасяліць у сваіх былых калоніях вельмі значную колькасць немцаў. Наколькі гэта колькасць мізэрная, відаць хоць-бы з наступнай табліцы, запавычанай намі з журналу «Дзі нойе Вельдбоне»:

Table with 4 columns: Country, Population in 1914, Population in 1937, Increase. Rows include Togo, Kamerun, Ostafrika, Ostindien, Ostasien, Ostaustralien, Ostafrika, Ostindien, Ostasien, Ostaustralien.

МУЖНЫЯ ВАРТАВЫЯ СОВЕЦКІХ ГРАІІЦ

ПАГРАІІЧНІК СМАГІН

Ноч... Бушуе мяцеліца. Вялікія кучы снегу, паднятыя парывамі ветру, паліць твары паграічнікаў, прытаіўшыся ў лесе. Лес шуміць.

Ноч — зручны час для парушальніка, асабліва ў такое надвор'е, калі сляды запасяцца снегам, а свіст ветра заглушае ўсю іншы шум. Аб гэтым ведае кожны з наірада. Пазіркі ўсіх накіраваны туды, дзе праходзіць граіца.

Да раніцы снежная мяцеліца пачала крыху спакавацца. Па дарозе на застава прывычнае вока советскіх вартавых уважыла на снезе свежы след Гранаіца парушана. Адважніцкіх гэта зрабіць трэба дагнаць і затрымаць.

Цэлы дзень два паграічнікі праследвалі па слядах парушальнікаў. Снежны пыл хлястаў у твар, людзі ўтапалі ў сугробах.

40 кіламетраў пажытка шляху асталася заду, але след усё яшчэ не разблытаўся. У аднаго з паселішчаў бы раітоўна абарваўся. На дапамогу прышлі сяляне, якія ўказалі паграічнікам шлях следвання парушальнікаў.

Абодва паграічнікі прыкметна слабелі. Задыхаючыся, яны беглі да таго часу, пакуль, выбіўшыся з сіл, спыніліся. Парушальнікі ўцякалі. Але гэтага нехта дапусціць. Праследванне прадаўжаў адзін паграічнік тав. Смагін.

Шлем паліў Смагіну галаву, калі ззаду ўдарила дзясяціпудовай ношай. Падбіты лавіной падметкі пляжкі чырвонаармейскія боты з кожным крокам павялічваліся ў вае. Сілы пакідалі яго. Прышлось скінуць калішкі. Праз гадзіну, калі снежная мяцеліца зусім сціхла, Смагін убачыў наперадзе сябе, на адлегласці двух кіламетраў, групу людзей, якія паспешна ўжодзілі ў горы.

Быстра вняўшы боты і абматаўшы ногі паранікамі, ён кінуўся наперад за парушальнікамі. Дагнаўшы іх, паграічнік грмак крыкнуў: «Стоі!», у адказ раздаліся выстралы. Ужрыўшыся паміж двух каменяў, Смагін смела ўступіў у бой з пяцію ўзброенымі парушальнікамі.

Кулі сцяпера Смагіна прыкавалі да зямлі траіх з іх. Адзін быў забіт напалав. Астатніх, разгубіўшыся, Смагін скамандаваў: «Лажыся!»

Загэд паграічніка быў выкачан. Прыбывшы на дапамогу таварышамі дапамаглі даставіць парушальнікаў на застава.

Бясстрашны патрыёт, верны сын свайго народа, паграічнік Смагін ва беззаветную храбрасць і самаадданасць узнагароджан каштоўным падарункам.

В. ШАПАВАЛАЎ



Сляды парушальніка. Заходняя граіца СССР. Фото С. Грына.

ГРАІІЦА НА ЗАМКУ

Служыць у войсках пагранікавы, ахоўвае граіцы нашай славян раіны іздана было маймі марай. У 84 годзе маё жаданне збылося. Усе прымыры я, малады кіеўскі раіца, быў залічан у войскі пагранікавы і накіраван для аховы заходняй граіцы.

Праз некалькі месяцаў камандаванчасці накіравала мяне ў школу маіхых камандзіраў. Тут я выучаў асновы тэхніку, павышыў свой палітычны ўзровень, прымаў актыўны ўдзел у грамадскай рабоце. Мяне абралі камсоргам школы, адначасова з'яўляўся арганізатарам палітгуртка.

Пасля скачэння школы быў маіхым камандзірам, а ў 1937 годзе пераатставалі на сярэдняга камандзіра. У гэтым годзе я прыняў у кандыдаты партыі.

Працуючы над сабой, я ўвесь час дамагаю сваім таварышам па вучэльні рабоце. Зараз маё падраздзяленне мае палітычныя пачынаў у вайсковых і палітычных падрыхтоўках. Байцы маіх падраздзяленняў т.т. Заднепральны, Іўко, Качара, Андручэнка, Гарбас і іншыя прышлі ў армію малапільнымі, не чыталі кнігі і газет, а зава яны з'яўляюцца перадавымі байцамі, пільнымі вартавымі советскіх аіц. Не аднаго парушальніка граіцы яны затрымалі.

Працаваць па выхаванню маладых ішоў, ахоўваць граіцы нашай радзіны, не дапусціць праз мяню ні аднаго персанажа і шпіёна — ганаровая, адна з маіхых задач. Бось таму служу на граіцы і выбраў сваймі пачынаў афісера. Я шчаслівы, што выконваю якое заданне партыі і ўрада — трыць граіцу на маіхым сталінінскім мку. Аленсандр САМАХВАЛАЎ, камандзір-паграічнік. (М. П.)

В. ШАПАВАЛАЎ

НА СНЯГУ — СЛЯДЫ

(Апавяданне)

Бось ён нека бокам сядзіць перадачальнікам застава, зяба ёжачыся, дрыгваючы, бязметна разглядваючы ровымі вузлаватымі пальцамі левай кі складкі брук. Правая рука яго віць на бінтавой павязцы і нагадвае літарную кукалку нейкай гусяніцы. худалы твар, з калючай шчэцінай ўно не брытай барадзі, нічога не ражае. Толькі глыбока запаўшыя воінапаўнага колеру быстра бегуючы акружаючых праметах, старанна імаючы сустрэчы са спакойным, крыстоўным поглядам паграічніка.

На другім канцы стала акуратна ладзены два «парабелюма», граната, араіна забвртнута ў станіаўсвую і прасую паперку запал да яе, стопіа абймаў ў патроннаі, стома чырвоіну трыццацірублёвай вартасці, два «оіскі» пашпарты, компас, тапаафічная карта, сярнічка са стрыхам. На ўсе бандыжкі акумулятары. Іа ператварыліся пшпер у рэзавыя ўважліва разглядае іх былога ўлаіаіаіа.

Размерна цікае гадзінік на спіне. сталінінскія зірнута на шыферат. двадцять мінут пятага. Другія ткі ён не змякаў вачэй. Затое... сь развудаты.

І паграічнікі спакойна аглядае з ног галавы сядзяча перад ім чалака, потым пераводзіць вачыма на роу і яд. Іх нёс гэты чалавек. Ніс, узмеда, не для таго, каб яны аісцялі на стала Н-скай паграічнікаў. І начальнік, і той, хто перад ім, добра ведаюць прызначэнне іх рэчаў.

І паграічнікі спакойна аглядае з ног галавы сядзяча перад ім чалака, потым пераводзіць вачыма на роу і яд. Іх нёс гэты чалавек. Ніс, узмеда, не для таго, каб яны аісцялі на стала Н-скай паграічнікаў. І начальнік, і той, хто перад ім, добра ведаюць прызначэнне іх рэчаў.

І паграічнікі спакойна аглядае з ног галавы сядзяча перад ім чалака, потым пераводзіць вачыма на роу і яд. Іх нёс гэты чалавек. Ніс, узмеда, не для таго, каб яны аісцялі на стала Н-скай паграічнікаў. І начальнік, і той, хто перад ім, добра ведаюць прызначэнне іх рэчаў.

І паграічнікі спакойна аглядае з ног галавы сядзяча перад ім чалака, потым пераводзіць вачыма на роу і яд. Іх нёс гэты чалавек. Ніс, узмеда, не для таго, каб яны аісцялі на стала Н-скай паграічнікаў. І начальнік, і той, хто перад ім, добра ведаюць прызначэнне іх рэчаў.

І паграічнікі спакойна аглядае з ног галавы сядзяча перад ім чалака, потым пераводзіць вачыма на роу і яд. Іх нёс гэты чалавек. Ніс, узмеда, не для таго, каб яны аісцялі на стала Н-скай паграічнікаў. І начальнік, і той, хто перад ім, добра ведаюць прызначэнне іх рэчаў.

І паграічнікі спакойна аглядае з ног галавы сядзяча перад ім чалака, потым пераводзіць вачыма на роу і яд. Іх нёс гэты чалавек. Ніс, узмеда, не для таго, каб яны аісцялі на стала Н-скай паграічнікаў. І начальнік, і той, хто перад ім, добра ведаюць прызначэнне іх рэчаў.

ПАТРЫЁТЫ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РАДЗІМЫ

Тысячы лепшых сыноў шчаслівага советскага народа — нашых спавных паграічнікаў стаяць на вярце мірнай працы грамадзян СССР, ахоўваюць недатыкальнасць чырвоных рубжоў.

Мужныя чысты-паграічнікі не адзін раз даказалі, што граіцы краіны соцылізма на магутным сталінінскім замку, і як-бы вораг ні ўхітраўся, яму не пралеці праз советскі рубеж.

Недатыкальнасць советскіх граіц грунтуецца на сіле нашай гераічнай Чырвонай Арміі, на няўсылнай пільнасці советскіх паграічнікаў, на несакрушальным адзістве вялікага советскага народа. За нашымі паграічнікамі стаяць мільёны грамадзян СССР. Працуючы кожны на сваім участку, яны дапамагаюць паграічнікам ахоўваць палітычную радзіну.

Працуючы паграічнікі раінаў парушальнікаў советскай граіцы. Дзсяткі лепшых памочнікаў чырвоных паграічнікаў узнагароджанымі ордэнамі Саюза ССР. Многія калгаснікі атрымалі каштоўныя падарункі ад наінома ўнутраных спраў СССР, вярнага саратніка вялікага Сталіна таварыша Ежова...

— Пайшлі разбудзіць нявестку, — супакойна яго Евеліна, — яна таксама збрэацца паехаць у Менск.

— Ці хутка паша? Ці далёка да станцыі? — цікавіўся невядомы. Але Евеліна і Ядвіга, не адказваючы на пытанні, гутарылі пра розныя гаспадарчыя дробязі.

Прышоўшы да нявесткі, Евеліна палірэзіла яе аб падаронкам спадарожніку і пранавала яі мага далей зацітваць гутарку і зборы.

Евеліна «хвалалася» а-за адсутнасці дзяцей, «падштуркувала» непавартлівую нявестку і супакойвала невядомага, што на станцыю яшчэ рана. Тым часам у пакой увайшоў вартынік соўгаса са стрэльбай, а праз хвіліну прышлі дырэктар соўгаса, бухгалтар і двое рабочыя.

— Вашы дакументы! — звярнуўся дырэктар да незнамага.

Зрабілі вобсць і знаяшлі рэвалвер сістэмы «наган», 2620 руб. грошай і компас. Парушальніка адвалі ў канцылярку соўгаса, а сама з суседкай і «гасцём» пайшлі ў напрамку да станцыі.

— Дзе-ж вашы дзеці? — запытаў невядомы, заўважыўшы іх адсутнасць.

Усім надаўна брыгадзір калгаса «Полымя» тав. Нагорны Міхаіл затрымаў на дарозе незнамага чалавека. Незнама прад'явіў пашпарт і іншыя дакументы жыхара г. Марыуполя і расказаў, што прыхаў у г. Менск па справе, але заблудзіўся і трапіў сюды (у калгас ля самай граіцы (!)). Не глядзячы на ўгаворы і просьбы адпусціць яго, не глядзячы на прапа-

наваную буйную суму грошай, Нагорны даставіў незнамага ў сельсовет і адтуль у пагранатрад.

«Заблудзіўшыся марыупалец» аказаўся буйным агентам замежнай разведкі, перапраўленым праз граіцу для пільнажа і дыверсіі. Ён быў узброен наганам, атрутным матэрыялам, меў падробленыя дакументы.

Мужны ўчынак брыгадзіра

НА ЗАСТАВЕ

Змястоўным і багатым жыццём запоўнены баявы будні паграічнай застава, якую ўзначальвае лейтэнант Сокалаў. У ясныя дні і цёмныя ночы, у спякотнае лета і, спадзёнай зімой стаяць паграічнікі на вярце советскіх рубжоў. Ні адзін вораг не пройдзе праз нашу граіцу непакараным. Многа гераічных эпізодаў упісалі паграічнікі заставы лейтэнанта Сокалава ў гісторыю барацьбы за недатыкальнасць советскіх рубжоў.

Побач з баявой работай байцы і камандзіры аналізуюць тэхніку, павышаюць свае агульнаадукацыйныя і палітычныя веды. Застава — не толькі школа мужнасці, гераіства, знаходлівасці, але і агульнаадукацыйная школа.

Часта гадзіны напружанай вучобы і адказнай работы па ахове граіцы змяняюцца незвычайнымі вясёлымі мінутамі адшачынку.

Комсорг Выбарнаў — ініцыятар самадзейнасці і арганізатар вольнага часу байцоў мабілізуе ўсе культурныя сілы застава. Паграічнік Халопуў — танпор і запявала — выводзіць на сцену свой самадзейны калектыў запевнікаў, танпору. Іх амяняе на сцене струны гурток.

Льюцца гукі песень аб вялікім Сталіне, аб любімым Варашылаве, «Аб радзіме», далёка разносіцца «Марш вясёлых раіцаў». Зяпавалы Кабушко, Вараб'ёў, Міхайлаў і Халопуў карыстаюцца вялікім поспехам у байцоў. Чутны бадырэры песні паграічнікаў і за советскім рубжом.

На застава ёсць уласны драматычны гурток. Паграічнікі з поспехам стаяць п'есы аб граіцы. Пядаўна паставілі на сцене п'есу «Мядзведзь». А Чэхава, зараз рыхтуюць пастаўку аб гераіх-літчыках — «Таварышы». Знатны паграічнік Халастыч вядомы не толькі затрыманымі шпіёнаў і атрыманай ад наркома ўзнагародай, але і як лепшы артыст застава.

Драматычны гурток трымае шчыльную сувязь з бліжэйшым калгасам. Часта драмгурткі калгаса і застава абменьваюцца спектаклямі. Калгаснікі глядзяць пастаўкі паграічнікаў, а калгасны драмгурток, у сваю чаргу, паказвае свае поспехі на сцене застава. Калгасніцы Філіповіч Анна, Раінік Соўя і настаўніца Іванова Каця прымаюць актыўны ўдзел у гуртку паграічнікаў.

Сувязь з калгасам не абмяжоўваецца толькі гэтым. Паміж заставаў і калгасам існуе моцная дружба і ўзаемадапамога. Паграічнікі Кунін Пётр і Сінічкі Андрэй кіруюць у калгасе палітгуртком. Пры іх дапамозе калгаснікі вывучаюць матэрыялы Сесі Вярхоўнага Савета СССР і рашэнні студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б). Баюп Бударын Якаў кіруе вайсковым гуртком пры калгасе.

Ф. К.

М. БРОЊ.



Паграічнікі ў дзворы. Заходняя граіца СССР. Фото С. Грына.

У САКРЭЦЕ

Выбіраючы месца для сакрэта, паграічнікі Васіль Фралоў і Арсеній Прыбылёў былі ўпэўнены ў правільнасці свайго рашэння. Размясціўшыся на ахоўваемым участку граіцы і добра замаскаваўшыся, яны чутка прыслухваліся да начынх гукаў.

Ляжаць прышлось падгоў. Неўзабаве з боку граіцы ціха хруснуў хмызняк. Паграічнікі настаражыліся. Іх вочы, прывыкшыя да цемры, добра разлічалі бліжэйшыя сілуэты дрэў. Сярод іх ледзь бачна вырысоўваўся сілуэт парушальніка. Ён асцярожна рухаўся на сакрэт.

У кроках за дзесяць ад паграічнікаў парушальнік спыніўся, прыслухоўваўся да шораху ночы. Не заўважыўшы нічога падаронага, ён зноў асцярожна рухнуў наперад. Падпосціўшы парушальніка на блізка адлегласць, паграічнікі заўважылі ў яго выцягнутай руцэ наган. Адзін неасцярожны рух мог закончыцца трагічна для байцоў.


Паграічнікі прапусцілі парушальніка міма сябе. І адразу пхілі, але грозным воклічам — «Стоі!». Рукі ўгору! — канчаткова збянтэжылі яго. Ад нечаканасці вокліча парушальнік выпусціў у рук наган.

Таксама-ж ціха абязброены парушальнік быў канваіраван на застава. У працэсе следства ён аказаўся мабырым шпіёнам адной з замежных разведка.


М. БРОЊ.




У дзворы.



У дзворы.



У дзворы.




У дзворы.

ХВАЛЯВАННІ У ГЕРМАНСКОЙ АРМІІ

ПРАГА, 16 лютага. (БЕЛТА). Рабочая газета «Гало новины», спецыяльна на весткі, паступіўшыя з Германіі, паведамляе, што камісія, складзеная з вышэйшых афіцэраў фашысцкіх ахоўных атрадаў («СС») і фашысцкіх афіцэраў рэйхсвера, пачалі работу па сьмяротнаму асуджэнню і ўтэр-афіцэрскага складу рэйхсвера, кэтай якой з'яўляецца ўдаленне з арміі ўсіх асоб, сімпатызуючых апазіцыі і крыўтачых фашысцкай сістэме. Камісія, піша газета, маюць права арыштоўваць і прыгаварваць да кары смерці. Ва ўсіх месцах, дзе ёсць гарнізоны, сярэд афіцэраў, утэр-афіцэраў і салдат велізарная трывога і ўзбуджэнне, якія перадаюцца насельніцтву краіны.

На ўсіх граніцах уведзены найстражэйшы нагляд фашысцкіх ахоўных атрадаў, якія павяляюць кожнага слухача ўсебаковай і шматразовай пераверкі.

Камандаванню ахоўных атрадаў прагадана быць гатовымі да выступлення ў любы момант у выпадку неабходнасці.



Дэманстрацыя беспрацоўных у Парыжы.

РОСТ БЕСПРАЦОЎЯ У ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 14 лютага. (БЕЛТА). Беспрацоўе ў Польшчы прадаўжае быстра павялічвацца. Згодна прыведзеным у газеце «Роботнік» афіцыйным даным, на 1 лютага гэтага года лік зарэгістраваных у Польшчы беспрацоўных склаў 645.947 чалавек; за адзін месяц—студзень лік афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных павялічыўся на 82.940 чалавек.

ВАРШАВА, 16 лютага. (БЕЛТА). «Дзённая любові» прыводзіць даныя, якія сведчаць аб выключна дзікім матэрыяльным становішчы чыгуначнікаў. Газета ўказвае, што значная частка польскіх чыгуначнікаў, месячная зарплата якіх складае ў сярэднім каля 175 злотых, фактычна атрымлівае на рукі толькі 40—60 злотых, астатня-ж грошы ўтрымліваюцца, у парадку адпачынку, па так званаму спецазначнаму падатку, на сапраўды, на членскіх уносах у розныя ўрадавыя арганізацыі і інш.

ГОЛАД ЛІТУЕ У ВЕСНАХ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

ВАРШАВА, 16 лютага. (БЕЛТА). Урадавая «Газета польска» ў карэспандэнцыі з Палесся паведамляе аб бядотным становішчы беларускіх сялян у Польшчы. Газета піша:

«Ва ўсім Палессі лютуюць голад і галеча. Рамеры аб'яднення ўсёка і мястэчак Палесся наводзяць жах. Люды кормяцца карэннямі і хлебам з бярозавай кары. Дзеці ходзяць у школу босымі і поўгалыня, атрымліваючы ад матка замест сьнедання ком варанай бульбы».

«Газета польска» паведамляе далей аб абуральных з'яўленнях «адбратных» камітэтаў па аказанню дапамогі беспрацоўным у Палессі. «У гэты камітэты, — піша газета, — прыходзяць беспрацоўныя, якім алмаўляюць і выдаць дапамогі таму, што лны забыліся свечасоова зарэгістраваць; разам з тым выяўлены выпадкі выдачы камітэтамі дапамог домаўладнікам».

НАСУСТРАЧ XX ГАДАВІНЕ Чырвонай Арміі І ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТА

МОТАЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА ВІЦЕБСК—МЕНСК

ВІЦЕБСК, 16 лютага. (Нар. «Звязды»). Сёння ў 2 гадзіны дня на пляцу Воля дан старт моталыжнай эстафедзе імя XX гадыны РСЧА і Ваенна-Марскога Флоту. Маршрут эстафеты — Віцебск — Орша — Магілёў — Брэст — Менск. У праграме прымаць удзел 3 вадзіцель моталыжнікаў, шофер фабрыкі «КІМ» Аф-

макоў, отаханавец акурывава Рубінштэйт, камандзір Н-скай Школы і джыпкі: Перлін — слесар фабрыкі «КІМ», Костка — студэнт ветэоаінстытута і Тарноўскі — студэнт рабфака сувая.

У Оршы і Магілёве да Віцебскай каманды далучацца ўдзельнікі моталыжных эстафет гэтых гарадоў.



Пры віцебскім клубе работнікаў овеццага гандлю працуюць тры гурткі — на рэалю, скрышні і балету, дзе займаюцца дзеці работнікаў овеццага гандлю. На здымку: выкладчыца па рэалю тав. Р. Шалыт праводзіць заняткі. Ля рэалю Алег Ідановіч. Фото С. Грына.

НА ПРАДПРЫЕМСТВАХ БАБРУЙСКА

На прадпрыемствах Бабруйска ідзе ўмоцненая падрыхтоўка да 20-годдзя Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флоту. Правозаўца гутаркі, прысвечаныя славянму юбілею. 21 лютага на фабрыцы імя Дзеяржынскага адбудзецца палітдзень, прысвечаны Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскому Флоту. На фабрыцы імя Халтурнына да 23 лютага рыхтуюцца выпуск 10 варашылаўскіх стралкоў і 20 значкаў на ПШХА.

Віцебская ланкунка фабрыкі папоўнілася новымі творама мастацкай літаратуры на абаронныя тэмы.

Бабруйскі райсавец Асоавіячкіма палытхоўвае выпуск 18 інструктароў-ма-савікоў па стралковай справе і 23 ін-структароў па ПШХА. 18 лютага наладзі-ваюцца стралковыя снаборніцы ў ўдзель-лам 8 каманд горада — ад камбіната, ар-целі «Чырвоны металіст» і т. д.

ПАЛІТДНІ У КАЛГАСАХ

УЗДА. У раёне шырока разгорнута пад-рыхтоўка да святкавання 20-годдзя РСЧА і Ваенна-Марскога Флоту. На прадпрыем-ствах і ў калгасах праводзяцца гутаркі па гісторыі грамадзянскай вайны. Вылучана 13 чалавек з райпартаківа для правядзення палітдзён у калгасах на тэму «ВКП(б) — арганізатар і правадзіц Чырво-най Арміі».

Асоавіячкімаўскія арганізацыі раду калгасаў рыхтуюць выпуск варашылаўскіх стралкоў, праводзяцца трынаццаціна га-няткі па падрыхтоўцы да лясняна пера-ходу.

У калгасах на ўрачыстыя сходы, пры-свечаныя славянму юбілею, выступаюць з успамінамі ўдзельнікі грамадзянскай вай-ны.

ШЭФСКІЯ КАНЦЭРТЫ

17 лютага ансамбль беларускай народ-най песні і пляскі Беларускай дзяржаў-най філармоніі выязджае ў гастролююць паездку. У Бабруйску, Гомелі і іншых га-радах ансамбль даюць рад шэфскіх кан-цэртаў для чырвонаармейцаў і каманді-раў часцей гарнізонаў. У праграме вы-

ступленні — беларускія, дзяржскія і рускія народныя песні і беларускія народныя танцы «орачка», «лявоніка». Вылучаны лепшыя артысты для дапамогі калектывам чырвонаармейскай самадзейнасці ў пад-рыхтоўцы юбілейных праграм.

У ДЭРАКЛУБАХ

Да 20-годдзя Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флоту армянскі аэракульт пад-рыхтоўвае чаровы выпуск пятага, які навуліцца бач адрыў ад вытворчасці. У юбілейнае дні намечана правесці 2 агля-масоты на Вадзьресе і ў Шклове. 9 ар-татараў аэракульту праводзяць сярэд хат-

ніх заспадынь гутаркі аб герачыным шля-ху Чырвонай Арміі.

Вугільні і каманды сьляд гоменскага аэракульту вадзіць давары сааборні-цтва на лепшую строчку XX гадыны Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флоту. Араваўскае сустрэчы вугільцаў з удзель-нікамі грамадзянскай вайны.

ЯШЧЭ РАЗ АБ УНІВЕРСІТЭЦЕ

(Пісьмо ў рэдакцыю газеты «Звязды»)

На старонках друку ўжо не раз з'яў-ляліся сігналы аб недахопе высока-кваліфікаваных навуковых кадраў у Беларускай дзяржаўнай універсітэце. Араваўшчыя ў БДУ і Наркамасветы ворагі народа давалі універсітэту да такога становішча, што вараз там амаль няма высокакваліфікаваных спе-цыялістаў па большасці асноўных прадметаў. Дастаткова сказаць, што на фізіка-матэматычным факультэце няма ні аднаго прафесара ні па фізі-цы, ні па матэматыцы. У такім-жа становішчы знаходзіцца геаграфічны і іншыя факультэты. Важнейшыя курсы чытаюць непадрыхтаваныя выкладчы-кі, а па многіх дысцыплінах лекцыі на-югу не чытаюцца. Асабліва пагража-ючае становішча з аспірантамі, з ім амаль няма каму займацца.

Нарком асветы БССР тав. Піваварэў і рэктар БДУ тав. Бабраўнікі даручы-лі дэканам факультэтаў праявіць усю сваю ініцыятыву для падлучэння не-абходных спецыялістаў. Яны запэўні-лі, што, знайдзіце толькі людзей, мы забеспечым для іх работы ўсе неабход-ныя ўмовы, у тым ліку і кватэры.

На падставе гэтых запэўненняў дэкан фізіка-матэматычнага факультэ-та тав. Шапіра з вялікай цяжкасцю дагаварыўся з прафесарам Маскоўска-га універсітэта тав. Гельфандам аб пе-раездзе яго ў Менск для пастаянай

работы ў БДУ. Атрымаў абяцанне і ашча раду буйных матэматыкаў.

Здавалася-б, астаецца толькі пад-рыхтаваць гэта добрае пачынанне, якое владзе, нарэшце, пачатак сапраўднай работы на фізікаме. На словах гэты пачы, вядома, падтрымалі, але на справе не дапамаглі. 30 студзеня праф. Гельфанд прыехаў у Менск. 8 ім ва-ключылі дагавор на правядзенне ва-няткаў са студэнтамі і аспірантамі. Уключылі пункт і аб прадстаўленні яму кватэры. Дагавор зацвердзіў нар-ком асветы тав. Піваварэў. Ён-жа абя-цаў даць кватэру.

11 лютага прафесар Гельфанд на ас-нове тэлеграмы рэктара прыязджае ў другі раз у Менск з намерам узяцца за пастаянную работу ў БДУ. Але прыехаўшы, ён усё-ж кватэры не ат-рымаў. Звонячы тэлефонны з адной установы ў другую, а кватэры для пра-фесара так і няма. Прафесар Гельфанд, забіўшыся лёгкадумствам некаторых работнікаў, заключыўшы з ім дагавор і зацвердзіўшы яго, зваўся аб сваім ад'ездзе ў Маскву, дзе ён мае кватэру і работу.

Пара пакласці капець гэтаму.

Дзёан фізіка-матэматычнага фа-культэта БДУ, дацэнт ШАПІРА І. П. Старшыня мясцовага БДУ, дацэнт НЕКРАШЭВІЧ І. Г.

ЛОНДАН, 15 лютага. (БЕЛТА). Га-зета «Стар» публікуе вытрымкі з толькі што вышэйшай у Лондане кнігі, у якой апісваюцца настроі ў германскай арміі. Аўтар кнігі Рэйман піша, што многія афіцэры германскай арміі не задаволены фашысцкім рэжымам і ад-крыта выказваюцца ў карысць парла-ментарнага ладу. Рост антыфашысцкіх настрояў сярэд салдат надавычайна пэпалошч кіраўнікоў арміі.

Германскія ваенныя колы,—гаворыць аўтар,—не вераць, што фашысты вы-карацілі момант у Германіі, бяцца, што арміі прыдзецца ваяваць з наро-дам.

У 1936 годзе лётчыкі паветраных масцей у Берліне адмовіліся ўдзельні-чаць у маневрах у Мекленбургу. Яны арганізавалі пасіўнае супраціўленне і сабатавалі маневры.

Кіраўнікі германскай арміі,—прадаў-жае аўтар,—адказваюць на гэтыя на-строі спробай умацаваць дысцыпліну палачных метадамі, але гэта дае толькі процілеглыя рэзультаты.

У заключэнне аўтар піша, што ў су-вязі з мілітарызацыяй германскіх фаб-рык ствараліся напружаныя адносіны паміж адміністрацыяй прадпрыемстваў і рабочымі, з якімі ва многіх выпадках абходзіцца, як з рабамі. Германскі мілітарызм не змог заваяваць на сваю старану рабочы клас. Няма ні аднаго рабочага ў Германіі, які быў-бы гатоў змагацца і памёрці за фашысцкую бацькаўшчыну».

МАНЕЎСЬКІ ФРОНТ АНТЫФАШЫСЦКІ ФРОНТ

ПРАГА, 15 лютага. (БЕЛТА). Газета «Дзёны фалькспайтунг» паведамляе аб умцаванні негеларнай рэвалюцыянай дзейнасці берлінскіх рабочых. Па вестках газеты, камуністычны і са-цыял-дэмакратычныя рабочыя Берліна арганізуюць адны фронт барацьбы супроць фашызма. Падольныя арга-нізацыі-неўладзімыча да Гестало — у апошні час азнача ўзрасталі і ўмацнілі сваю дзейнасць. Рост агітацыйна-анты-фашысцкай адназначна не толькі ў Берліне, але і ў іншых гарадах Гер-маніі. Прычым у палым раёдзе раён-ца да адзінага фронта камуністычных і сацыял-дэмакратычных рабочых далуча-юцца таксама рабочыя з каталіцкіх арганізацый.

АД СТАЛІНСКАГА РК КП(б)Б

Тэ. СТЭПІ А. П. ВАЖДАН Х. А. П. КАУ В. А. ОДАЛОНУ Г. А. СЕНКІ А. І. ВУНІН У. Ш. ВЕРТЫНСКІ А. А. СМІРНІКІ Г. А. ВЫКЛАДЧЫКА ДА УЧ. ВІДДЕЛ Сталінскага РК КП(б)В (Чыр-воная, № 10).

АД МАГІЛЁўСКАГА ГАРНОМА КП(б)Б

Вугільны партыйны сілет № 088764, імя Магілёўскага РК КП(б)В на імя Шуль-га Файна Шломава, лічбца неапраўданы.

АД ЖЛОБІНСКАГА РК КП(б)Б

Вугільны партыйны сілет № 089176, выданы Жлобінскім РК КП(б)В на Крукоўскага Івана Ларыянавіча, ліч-несапраўданы.

Намёнін аднаго рэдактар

І. М. ОФЕНГЕЙ

ПАМЯЦЬ СЕРГО ОРДЖАНІКІДЗЕ

МАГІЛЁЎ. На прадпрыемствах гор-прыводзяцца гутаркі і чыткі матэрыя-лаў жыццёвага шляху неабодзімага Сер-га Орджанікідзе. У клубх рыхтуюцца стаўкі кніг і фотаздымак. Вблнату шайвовай фабрыкі арганізавана выста-ў чырвоных куткаў працаў.

У дзень гадыны на ўсіх прадпрыем-ствах і ўстановах горада будуч правядзе-ся юбілейныя сходы, прысвечаныя сьвет-памяці Серга.

ЭЛЕКТРЫФІКАЦЫЯ КАЛГАСАЎ БССР

Дарэволюцыйная беларуская вёска не-ла ўзлужына са электрычнасці. Нін-уюбыт хаты сабля асветляла лучына, рэдыкі выпальва — газавая лампа. Тэ-сөөвешная ўлада дала беларускай вё-сяцкай электрычнае святло. Лічымца Ільіча на-гарыш нават у самых аддаленых на-сках Палесся, электрычнасць аблягчае і-цу калгаснікаў.

Толькі за адзін 1937 год па ВСОР-пчану пільноў калгасных гідравэктра-станцыяў. Лічымца Ільіча заапаляса-дзімак калгаснікаў калгасаў «Чыр-воны Кастрычнік», Смалянцкага раёна, «І-грэс», Сіроўскага раёна, «Чырвоны С-завет Ільіча», Старобінскага раёна і т. д. У 65 калгасах рэспублікі праведзена шырокая існуючая электрастанкі. 18 ка-лгасў Пшчэўскага, Магілёўскага, Гомель-скага і іншых раёнаў атрымаў электры-насьць ад БедДРЭСА і гаральскіх элект-растанцый. Устапоўлена 69 матораў электрыфікацыі сельскагаспадарчай тварчасці. Апрача таго электрыфіка-цыя Лепельскага, Магілёўскага і Шчэў-скага раёнаў.

У гэтым годзе ўвойдуць у строй 15 калгасных гідравэктрастанцый, электрыфікуюць 24 калгасы ў Чаву-Чэрыкаўскім, Менска-Маскоўскім, Дрыбін-скім і інш. раёнах. У 60 калгасах рэспуб-лікі будзе праведзена машынернае існу-ючае электрастанкі. Новаы 12 тысяч электра-вапалачца ў дамах калгаснікаў.

У гэтым годзе пачнецца будаўні-цтва электрычнай электрастанцыі ў Кам-пскім раёне, якая будзе абслугоўваць калгасы.

ДЗЯРЖАЎНАЯ ДАПАМОГА ШМАТДЗЕТНЫМ МАЦЕРАМ

Па ВСОР выплывае шматдзетным церам дапамогі на агульную суму 5 тис. рублёў. Дзяржаўную дапамогу ат-малі больш 16 тыс. мацераў.

БАРАЦЬБА З ГРЫПАМ

У Менску пры ўсіх паліклініках, буйных прадпрыемствах і пры інтэр-а-басталяна больш 20 лярных камер прафілактыкі захворвання грывам. У лічымца камер адкрыты штогодзе 12 да 5 гадзін дня. Вошты мінулых пакаваў спрыяючыя рэзультаты кары-па гэтым мерам.

ДЗЕННІК

Дзёнд тав. Клышчэ на тэму «Ролі вяршыюў Леніна і Сталіна ў аргані-заванню 7 пакоху Антанты» адказаў 16 лютага, у 7 гадзін вечара, у Дому а-ктыва.

НОВАЯ РАБОТА БЕЛАРУСІХ СКУЛЬПТАРАЎ

Беларускі скульптар тав. Вейкець па-даручэнню Кіраўніцтва Дома ўрада ў Менску робіць статуі палачна грывава рэвалюцыі С. М. Кірава. Дзікі ўжо за-канч. Статуя будзе велічыней і з мэтраў 20 сантыметраў. Скульптар тав. Ізмайл-аў робіць статуі вялікага пролетарскага сістменніка М. Горькага. Дзікі ўжо зроблен. Статуі будуць устапоўлены ў фале салы-а'едаў Дома ўрада.

ГУКАВЫ КІНОТЭАТР „ПРОЛЕТАРЫЙ“

С Ё Н Н Я на экране
гукавы мастацка-дакументальны фільм
Серго Орджанікідзе

БЕЛКАНТОРА „ГУТАП“

у усіх падпрпрыемствах 88 агеацтваў
ПЕРАХОДЗІЦЬ У СКЛАД „ГЛАВВАТТРАКГОРОДЕТАЛЬ“

НАРКОМХАРЧПРОМ БССР

ПАТРАБУЮЦЕ УСЮДЫ
НОВАЫ ВЫПУСК

НОВАЯ РАБОТА БЕЛАРУСІХ СКУЛЬПТАРАЎ

Беларускі скульптар тав. Вейкець па-даручэнню Кіраўніцтва Дома ўрада ў Менску робіць статуі палачна грывава рэвалюцыі С. М. Кірава. Дзікі ўжо за-канч. Статуя будзе велічыней і з мэтраў 20 сантыметраў. Скульптар тав. Ізмайл-аў робіць статуі вялікага пролетарскага сістменніка М. Горькага. Дзікі ўжо зроблен. Статуі будуць устапоўлены ў фале салы-а'едаў Дома ўрада.

НАРОДНЫ КАМІСАРЫЯТ АСВЕТЫ БССР
АРГАНІЗУЕ 6-МЕСЯЧНЫЯ КУРСЫ
ПА ПАДРХТОЎКІ НАСТАЎНІКАЎ РУССКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ
ПА 5—7 КЛАСАЎ НСН І СШ.

КУРСЫ арганізуюцца пры наступных недзістэтуках: Менскім — на 30 чал., Магілёўскім — на 30 чал., Гомельскім — на 30 чал.; пры вастаўскіх ініцыятывах: Армянскім — на 30 чал., Гарацёўскім — на 30 чал. Усего на 330 чал.

На курсы прымаюцца асобы ад 17 да 35 год, якія маюць законча-ную агульную сярэнюю асвету (эквівалент сярэдняю школы, раб-фака, тэхніку і прыроблены да іх пачатковыя ўстапоўны).

Для паступлення на курсы трэба падаць заяву на імя дырэктара ініцыятыва на наступным дакументах: атэстат аб навучэнні або аду-кацыі, аўтабіяграфію, характарыстыку з месца работы або пачуцаль-най установай.

Курсанты забеспечваюцца сцягам індый да 150 руб. у месці і інтар-натам або кватэрамі.

Пачатак заняткаў з 1 сакавіка 1938 г.
НАРОДНЫ КАМІСАРЫЯТ АСВЕТЫ БССР.

Дзяржстрах БССР

ДА ВЕДАМА КАМСОДАЎ ПРАДПРЫЕМ-СТВАЎ, УСТАНОЎ, АРГАНІЗАЦЫЙ, АР-ЦЕЛЕЙ, СОЎГАСАЎ І КАЛГАСАЎ, ПР-ФЕСАЎСНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ І СТРАХАВНЫХ ІНСПЕКЦЫЙ ГОРРАЙФА

АБ ПАРАДКУ АФАРМЛЕННЯ КАЛЕКТЫУНАГА СТРАХАВАННЯ ЖЫЦЦЯ

- Новыя правілы дабравольнага калектыўнага страхавання жыцця ўступілі ў сілу з моманту іх выдання, гэта значыць з 4 студзеня 1938 года і распаўсюджваюцца на ўсе дзейныя калектыўныя страхаванні жыцця і з прымяненнем усіх льготаў.
- На ўноў праведзены калектыўны страхаванні жыцця камсоды і ўпаўнаважаныя пры ўдачы сабраных сум страхавых уносаў павінны неадкладна прадставіць страхавым інспекцыям спісы (у арыгінале) застрахаваных асоб з заўважаннямі і пла-дзеныя спісы на збор страхавых уносаў з уласнаручнымі подпісамі саміх застрахаваных для афармлення страхавання страхавых дагавораў.
- Збор страхавых уносаў у калектывах павінен працягваць-ца ад аднаго да пачатку дзён. У двухдзённым тэрміні на сканачны збор уносаў камсоды павінны зваць сабраныя сумы на раху-нак Дзяржстраха ў Дзяржбанк, аплатацца ці ў касу горрайфа. На зваўны сумы аплатацца прадставіць страхавым ін-спекцыям плацёжныя спісы (у арыгінале) на збор страхавых уносаў (з укаваннем часу, месца ўплаты кожным застрахаваным) з уласнаручнымі подпісамі саміх застрахаваных.
- Забараняецца страхавым інспекцыям горрайфа выдаваць камсодам страхаванні пасведчанні для застрахаваных да прадстав-лення ў страхавым інспекцыі плацёжных спісаў і да афармле-ня страхаваннаў страхавых дагавораў.

Страхованні павінны афармляцца выключна па бланках-спі-сах, устапоўленых Дзяржстрахам.

Унесены камсоды на рахунак Дзяржстраха страхавых уносаў без належнага афармлення падлягаюць звароту і стра-хаванне лічыцца не праведзеным.

Аб парадку і часе пераходу на марачную сістэму па калек-тыўнаму страхаванню жыцця будзе паведамлена асобна.

УПРАўЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА ННФ БССР.

ЗВЕРАЖЭННІ
ЗРУЧНА І ВЫГАДНА ЗАХОЎВАЦЬ
У ашчаднай касе

АШЧАДНЫЯ КАСЫ

Прымаюць уклады
ад усіх грамадзян.

І выдаюць уклады
часткамі, або поўнацэна
па першаму патрава-
ванню ўкладчыка.

Строга захоўваюць
таўну і недатыкаль-
насць укладаў.

Прымаюць ад укладчыкаў
завышчальныя распара-
джэнні па ўкладах.

Уплачваюць укладчыкам
процэнты па ўкладах.

Пераводзяць
па першаму патрава-
ванню ўкладчыка яго
ўклад у новую існуючую
ашчадную касу.

Выдаюць аплачваюць
акрэдытывы.

Аплачваюць
вытгрышы і купоны па
АБЛІГАЦЫЯХ ДЗЯР-
ЖАЎНЫХ ПАЗЫК.

Ці з'яўляецеся Вы ўкладчыкам ашчаднай касы?